

# CHRYSIANSKA DUMKA

BIEŁARUŠSKI ČASAPIS — VYCHODZIĆ TRY RAZY U MIESIAC: 1, 10 i 20.

№ 15 (199)

Vilnia, 10 traňia 1939 h. — Wilno, 10 maja 1939 r.

Hod XII

## U ČEŚĆ MATKI-SIALANKI

Jak viedama, u traňi miesiacy badaj na ūsim kulturnym świecie adbyvajucca śviatkavańi ū čeśc matki. Idučy za hetym pryožym zvyčajem, i my vyražali čeśc i pašanu dla biełaruskaj matki, pašviačujučy kožny hod adpaviedny artykul. I ū nas takim čynam abchodzić śviata maci ūzo stanovicca zvyčajem. Vialikuju hetuju sprawu pačynajuć užo razumieć i mnohija biełaruskija sialanskija dziejačy. Voš-ža dalej padtrymlivajučy i raživajučy hety pryožy zvyčaj, pašviačajem u čeśc biełaruskaj matki hetych niekalki ūvahaū. Zaznačajem, što robim heta ū čeśc matki-sialanki. I heta zrazumieľa: vializarnaja bolšaść biełaruskich matak — heta sialanki, a i tyja, što siańia ūzo nia jość sialankami, z sialanak adnak pachodziač.

Šanavač i lubić svaich matak — heta adzin z najvažnejšich i adzin z pieršych našych abaviazkaў. Abaviazak hety ūzlažyła na nas sama pryroda za toje, što matka vydała nas na šviet, vialikimi trudami vykarmila nas i vyhadavała. Hety abaviazak, jak viedajem, zahadany nam tak-ža i Božym prawam pažytyūnym: „šanuj svajho bačku i matku” — čytajem u dekalohu.

Abaviazak lubić našych matak vyptývaje tak-ža i z pačuccia nacyjanalnaha. Nacyjanalnaśc, koračka favoračy, heta jość pašyranaja individualnaśc, asabovaśc čałavieka, abo pašyranaja siamja, a hałoūnaja-ž rol u pracesie heta-ha „pašyrańia” asabovaści i siamji naleža da matki. Nia hledziačy na roznyja biežhałoūi ū historyi biełaruskaha narodu, narod hety adnak zachavaū svaju movu, jak hałoūny znak svajho nacyjanalnaha žycia, a tak-ža svaje zvyčai nacyjanalnyja, prydnyja i chrys-

cijanskija-etyčnyja. Zasluha ū hetym pradusim biełaruskaj matki.

Doūh lubovi i pašany biełaruskaj matki vynikaje tak-ža i z tej vialikaj, časta hieroičnaj pracy, jakuju matki pašviačajuć dla dabra svaich dziaciej, svaich siemjaū. Nictho ū siamji biełaruskaj stolki nie napracujecca i nie naharjecca, kolki matka. Viedajem ab hetym dobra ūsie. I kali zvyčajnaja ūdziačnaśc abaviazvaje nas u našich adnosinach z ludźmi, dyk u našich adnosinach da našich matak abaviazvaje nia tolki ūdziačnaśc, ale hlybokaja čeśc i luboū.

Tymčasam adnak, na žal, našy hetyja śviatyja abaviazki adnosna našych matak časta abo nie spašnijucca susim, abo spašnijucca duža drenna. Pałažeńie našaj maci ū siamji časta byvaje padobnym da pałažeńia jakoi niavolnicy, jakaja biaz spraciuleńia pakorna muśić na ūsich pracavać i ūsich słuchać. Byvajuć dzieci, jakija nia tolki što nie pamahajuć svajej matcy ū jaje ciažkoj pracy, ale navat dobrym słowam da jaje nie adazvucca, a navat ruku na jaje padymajuć. Asabliwa ciažka prychodzicca matkam staruškam, udovam, jakich syny pažanilisia. Takich časta ū siamji i za čałavieka nia majuć, hruba abchodziacca z imi, morać hoładam i źnievažajuć. Słowam, mnohija, mnohija biełaruskija matki-sialanki — heta prauzdzyja mučanicy.

Hałoūnaj prycynaj hetkaha haniebnaha žjavišča jość ahulnaja ciemnata našaha siała, a tak-ža ciemnata maralnaja i nacyjanalnaja. Viedama, nia spryjaje lepšamu pałažeńiu biełaruskaj matki-sialanki i biednata, jakaja ū nas časta byvaje zastrašajučaja, trahičnaja, ale pry peūnym kulturnym roūni, pry bolšaj maralnaści i aš-

viecie, jak ahulnaj tak i biełaruskaj nacyjanalnaj, i hetkaja matarjalnaja niastača i halita zhładžvałasia-b, lahćež znosiłasia-b i mienš ad hetaha ciarpieła-b, Bohu dušoj vinnaja, naša maci-sialanka.

Srodki zaradčyja hańbie, jakoj daznaje naša biełaruskaja matka, buduć hetkija: vierna trymacca chryścijanskaj navuki i spašniac jaje ū žyci: hetaja navuka, jak nijakaja inšaja, odčyniaje nam vočy na žyciovyja našyja abaviazki ahułam, a tak-ža na abaviazki adnosna našych matak, i źmiakčaje našyja sercy; pamiatajma, što chryścijanstva—heta najvialikšy maralny i kulturny dziejnik na świecie.

Pahłybleńie biełaruskaj nacyjanalnaj śviedamaści tak-ža spryjaje ablahčeńiu doli našych matak. Hetkaja śviedamaść pakazvaje nam, jak na dałani, jakuju vialikuju, vyklučnuju, rol ihraje matka ū biełaruskim nacyjanalnym žyci. Heta jana jość tym hałoūnym dziejnikam i lučnikam, jaki z pakaleńnia na pakaleńnie padtrymlivaje ū nas naša biełaruskaje nacyjanalnaje pačuccio praz našu rodnuju movu, pieśniu, zvyčai.

Ahulnaje ūrešcie pašyrańie našych siołach ašviety jość tak-ža ważnym dziejnikam ablahčeńia doli biełaruskaj matki-sialanki. Da-pamahčy nam u hetym moža dobraya knižka, jak biełaruskaja, tak i inšaja jakaja.

Słowam, Biełarusy za prykładam usich kulturnych narodaū, pa-vinny asvabadzić svaju matku z tych žyciovych złybiadaū, u jakich jana siańia apynułasia, i dać jej toje wysokaje i dastojnaje miesca, miesca češci i hlybokaj lubovi, čaho vymahaje jaje wysokaje pryzwańie i jaje darażejsja za zołata zasluhi...



Дзяржаўная  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Чорніка



### Novyja plany Niemiečyny

„Gazeta Polska“ piša: — Niemiečyna hatova nacisnuć na Słavakiju, kab jana zrakłasja nieza-ležnaści j uvajšla ū sklad Vuhryi, jak aŭtanomnaja pravincyja. Za heta Vuhryja musiła-b zlučycza z Niemiečynaj mytnym sajuzam i paddacca Niemiečynie palityčna.

„Kurjer Polski“ da hetaj viestki dadaje: — Kali-b heta bylo sa-praūdy tak, dyk polskaja apinija pryniała-b takuji viestku rašučym pratestam, bo tady Vuhryja ap-nułasia-b pad protektataram Niemiečyny. Pry hetym „K. P.“ ad-značaje: Adno zahraničnaje presavaje biuro padaje, što padzieł Słavakii zusim mahčymy.

Polskaja presa ab hetym piša tak: Novyja plany niemieckaj pa-lityki adnosna Słavakii — heta na-cisk na Polšč, padobny da taho, jaki pravodzicca ciapier u Litvie, dzie niemieckija ahienty rāzviva-juć plany litoūska-bielaruskaj dziar-žavy z stalicaj u Vilni.

Što hetyja viestki polskaj fre-sy nia īoūlenyja z vietru, pačviardžaje j apošniaja pramova Hitlera, skazanaja 1 traūnia siol. Jon za-končyū svaju 1-šāmajskuju pramo-vu slavami: „Vialikaja Niemieč-

čyna j vialikija supolnaści naro-dau na ūschodzie j zachadzie, na poúnačy j paūdni“.

### Žudasny plan adnosna Čechau

Švedzkaja presa padaje, što niemiecki ūrad maje namier vy-vozić z Čechii zdolnaje da pracy českaje nasielnictva j razsialač ja-ho pa celaj Niemiečynie, a na jaho miesca ū čechii pasialač Niemcaū. Hetkim planam niemiecki ūrad spadziajecca: 1) vykary-stać českuju rabočuju siłu, 2) zla mać asymilacyjny adpor českaha narodu, 3) pierasialiūšy j rassypaūšy — zasymilavač jaho.

### Rasiejskaje slavianafilstva

Savieckaja hazeta „Izvestija“ z 21.IV siol. padaje hutarku svaj ho karespandenta z kiraūnikom Histaryčnaha Instytutu Akademii Navuk SSSR praf. V. Pičetam ab abjednańni slavianskich narodaū. Praf. Pičeta zajaūlaje: — Historyja slavianistva tryvala zlučana z historyjaj Rasiei. Kultura kijeūskaj dziaržavy, u svajej asnowie vizantyjskaja, prajšla praz baūharskaje piśmienstva. U 18 st. Serby das-tali z Rasiei carkoūnyja knihi slavianskim drukam. Heta bylo ū pačatku prabudzeńnia slavianskich narodaū što prabyvali pad uładaj Turečyny. Rasiejskija revalu-cjanery ū 19 st. mieli vializarny ūpłyū na rāzvićio hramadzkaj

dumki Baūharaū i Serbaū. Čarski ūrad, jaki aficyjalna vyjaūlaū sva-ju sympatyju da paniavolenych slavian, cikaviūsia imi dziela ta-ho, što praz ich išla daroha da Carhoradu. Prad savieckim slavia-naznaūstvam vialikaja zadača: dač historyju slavianstva na asnowie metod marksizmu — leninizmu. Hałoūnaja ūvaha budzie žviernie-na na historyju revalucyjnych ru-chau u slavianskich narodaū.

Z navukovymi vyvadami praf. Pičety dyskutavač nia žbirajemsia, ab hetym chaj havorač daśledčy-ki navukoūcy slavianstva. Nas cikavić bolš zainterasavańnie hetaj spravaj savieckaj palitykaj, ja-kuju reprezentuje j hazeta „Izvie-stija“. Ci niama tut suviəzi z pad-niataj spravaj abjednańnia slav-ińskich narodaū hien. Želihou-skim u Polščy j palityčnymi pla-nami Niemiečyny adnosna slavianskaha ūschodu?..

Ці випісываєце і чытаєце Ви „Ка-losce“ — беларускі літаратур-на-навуковы і грамадзкі квартальны часanic? „Ка-losce“ ўжо вы-hodze 5-ты год. „Ка-losce“ павінна быць у кожнай беларус-кай хаце, у кожнага беларускага інтэлігента Каштуе ўгод: у краi 2 зл., загр. 3 зл. 20 гр., асобны нумар — 50 гр. Адрас рэд. і адм.— Вільня, Завальная 1—2.

АД. СТАНКЕВІЧ

## ХРЫСЬЦЯНСТВА І БЕЛАРУСКІ НАРОД

(У 950-ыя ўгодкі Хросту Беларусi: 988/9—1938/9)

У пал. XVI ст. у беларускім жыцьці здары-lisia выпадкі, якія ўзварушылі жыцьцё й змусілі Цэркву яшчэ больш зъбліzіzza да народу й зъліzца з ім. Паявілася Рэфармацыя, дзякуючы якой аж да нізоў узрушыўся Беларускі народ. З нагоды гэтай Рэфармацыі ў пач. XVI ст. паявіліся езуіты ў Беларусі, якія, паканаўши Рэ-farmaçyю, павялі абдуманы й пляновы наступ i на праваслаўную веру, імкнучыся завесьці ў Беларусі царкоўную ўнію. Пачалася вялікая й дужа вострая рэлігійная барацьба, якая пра-budzila нацыянальнае пачуцьцё ѹ самых нізоў нашага народа. Тады культурна-нацыянальны рух у нас прыняў зяліkія формы й скора прывébъ Беларускі народ да шырокай культурнай

працы дзеля ўратаваньня бацькаўской веры й нацыянальнасьці. Пайстала густая сетка брац-tvaū па ўсей Беларусі, а пры гэтых брацтвах школы, у якіх вучылі царкоўна-славянскай, а так-же й беларускай граматы.

Паўстала многа па ўсей Беларусі друкар-няу. Гэткія былі: у Вільні, Полацку, Менску, Ma-gileve, Несвежы, Любчы, Заслаўi, Слуцку, Pińska, Zabrudzave, Suprasyl, Eyi, Losku i інш. Гэт-ki lіk dрукарняў вымоўна гавора ab культуры нашага народа ѿ гэтым пэрыядзе. У той час на-ша культура стаяла вышэй за польскую: пер-шая польская друкаваная knižka паявілася толь-ki ѿ 1533 г., а нашая ѿ 1525 г. (Апостал Скары-ны). Не адрэчы тут будзе ўспомніць, што й Бе-ларусы каталіki, якія былі ўжо тады, у сваім рэлігійным жыцьці карысталіся беларускай мо-vaij аж да якога веку XVI, калі ім накідалася ѿ касьцеле мова польская. Беларусы каталіki сяньня павінны ведаць, што польская мова ѿ касьцёлах сярод беларускага народа — гэта справа пазнейшая, прад tym была мова бела-

## Što straciła Litva, straciūšy Kłajpedu

Uvieś kraj Kłajpeda, jaki ad Litvy zabrau̇ Hitler, stanović 284,000 ha, heta 5,1 prac. prastoru ūsiej Litvy. Na hetym prastory da 45,000 ha vodaū, aromaj ziamli — 91,000 ha, luhoū — 25,500, pašbiščaū — 31,000, aromaj ziamli — 149,100, lasoū — 33,000 ha, a rešta ziamli pripadaje na harody, sady, bałoty, tarfianiščy i inšyja.

U Kłajpedzkim Krai najbolš zasiavalasia: bulby, pošaru, ionu, žyta, ausa, jačmieniu.

Kłajpeda — heta kraj pradusim ziemiłarobski, u jakim niamala hadnjecca roznaj žyvioły. Na pieršym miejscy — kury, tady śvińni, rahataje bydla, koni, husi, aviečki, kački, pčoły i inš.

Pasieleny byu̇ Kłajpedzki Krai hušczej, jak Vialikaja Litva. Usiaho nasielnictva bylo tam bolš 150 tys. asob, što stanaviła 6 prac. žycharoū ūsiej Litvy. Dziela hetaha j spažyccio produktaū u Kłajpedzie bylo bolšaje. Tak napr. vyvaz z Kłajpedy zahranicu ahułam ziemiłarobskich produktaū byu nievialiki, a sadoviny j harodniny zvyčajna navat niechapała j treba bylo pryozić z Vialikaj Litvy. Ahułam adnak eksport z Vialikaj Litvy u Kłajpedu byu nievialiki i dziela hetaha z utrataj Kłajpedy ziemiłarobstva Litvy šmat nia ūcierpić. Ale heta, viedama, nie zmianšaje tej vialikaj škody u ahulnaj

haspadarcy Litvy, jakoju jej prycniła ūtrata adzinaha portu Kłajpedy. Nia majučy svajho portu, treba klašci vializarnyja vydatki na eksport praz čužyja porty.

Duža tak-ža baluča adbivajecca ūtrata Kłajpedy na litoūskim promyśle. Kłajpeda u Litoūskaj dziaržavie byla najbolš pramysłovaj krainaj. U minułym hodzie uva ūsim Kłajpedzkim Krai bylo 211 pramysłowych pradpryjemstvaū, u jakich pracowała 11,390 čałaviek. Z utrataj Kłajpedy Litva straciła 13 prac. usiaho svajho promysłu. Usia produkcyja Kłajpedzka promysłu u hod aceńvalasia apošnim časam na 116 miljonaū litaū, što stanović 30,7 prac. vartaści pramysłovaj produkcyi ūsiej Litvy.

Čašć produkcyi Kłajpedzka promysłu abslužwała Litoūskuju dziaržavu. Takimi produktaū byli: torf, cegły, tkaniny, žaleza, mašyny, skura, dreūny promysiel, elektryčnyja prylady, vyraby chimičnyja, lakarstvy, papiera j šmat inš. Ale, straciūšy hetya rečy z utrataj Kłajpedy, Litva ahułam vialikaj biady mieć nia budzie, bo produktaū hetych maje jšče vialiki zapas, čašć vyrablajecta u krai, a vyrab rešty naładzicca biez asablivaha trudu. Najtrudniej budzie spracicca z promysłam tekstylnym (tkactva) i dreūnym, bo heta halina promysłu badaj usia znachodziłasia u Kłajpedzie j ciapier Litva mušić pačynać usio nanava.

Slovam, usia ciažaś udaru

## 2000 studentau na „kresach”

R.A.T. padaje, što polskaja studenckaja moładž Vilenskaha Universytetu Ściapana Batury j Škoły Palityčnych Navuk u Vilni rychtujecca da služby na froncie vajskova-hramadzkaj pracy na „kresach” u radoch akademickaj lehii. U pamieškańni universytetu adbyłasja narada pradstaūnikoū usich studenckich sajuzaū, na jakoj sabranyja zajavili, što jeny hatovy da hramadzkaj pracy u „kresavych” siołach. Sioleta vyjaždżaje na hetkuju pracu 2000 studentau, zarhanizavavych u 48 abozach.

Naša, biełaruskaja, studenckaja moładž, viedajučy ab pracy polskich studentau, pavinna tak-ža naležna pryhatavacca da hramadzkaj pracy, kab letniaj vacyi nie prachodzili biazdziejna j biezkarysna, ale byli-b adpačynkam u navucy j pracaj dla našych in-teresaū i ideałau.

utraty Kłajpedy zvodzicca da ūtraty svajho portu j utraty čašci svajho ūlasnaha promysłu. Prad Litvoj ciapier, jak bačym, vializarnaja zadača: vyrašyć prablemu ūvozu j vyvazu moram i prablemu naładžańnia ūtračanaha promysłu.

M. K.

руская. Была нават адпаведная беларуская каталицкая літаратура, але аб гэтym будзе ніжэй.

Найвялікшай славай беларускай культуры ў гэтym часе — гэта законы — літоўskія statuty, пісаныя беларускім языком, якія зьяўляюцца як на той час кодэксамі права вялікай важнасьці. Ярошэвіч, выдатны дасьледчык культуры нашага краю, кажа, што гэтых законаў мог-бы тады пазайздrosyči не адзіn край нават у Эўропе. Вяліkай tak-ža важнасьці, як дакумент беларускай культуры, была tak-ža беларуская Біблія, якой язык датарнаваў да жывой беларускай мовы наш слáuны Скарына, доктар з Полацка. Была гэта ў роднай мове народу трэйцяя Біблія на съвеце: першая нямецкая, другая чэская, трэйцяя нашая ѹ толькі чацвертая польская, а расейская (маскоўская) яшчэ пазней на съвет паявілася. Былі ѹ іншыя беларускія рэлігійныя knižki ѹ пераклады съв. Пісаныя, як напр. пераклад часьci Новага Закону Цяпінскага. Час гэты беларускія гісторы-

ki dzeļa vialikaga разьвіцьця беларускай культуры называюць «залатую парою».

Польш аднак насядала. Дайшло да ўніi паліtychnai 1569 g. i uræšče da ўnii царкоўnai 1596 g. У ўnii паліtychnai быlі vykarystanы tagdyšnija паліtychnaia цяjkia abstavini dla Belaruskaga narodu. Unia-ž царкоўnaya, kali ijdze ab shyrokia narodnaya masi, byla zavedzena tak-ža chasta pad prymusam. Narod nash, jak užo skazana, swaie bačykauskai verai lichyj Prawaslaue. Èn, u baračybe z uniaj, zagartavaū, umacavaū i paglybiū swaio belaruskou naçyjanalnaya naçyjanalnaya. Narod boroūsia i za swaio veru i za naçyjanalnaya, bo narod iinstyntuona chuu, što yamu unia nase polenizačyu i chujoe yamu lačiństva. I gëtaya baračyba pryniasla yamu vialikia naçyjanalnaya vartaszcii. Uræšče, gëtaya yago stoykasci byla zlamana. Prachućce yago pachało spraudžjačca. Pachała naсяdač lačińzacya i polenizačya. U 1697 g. byu vydanys zakon, što «piscar zemski polskim jazykom i litarom ūcēmae pisač». Przyšoū na zmuchany u baračybe

## Acena pramovy Hitlera

Uvieś palityčny sviet cikaviūsia, što Hitler adkaža Ruzveltu. Prapazycja Ruzvelta byla zusim jasnaja j prostaja. Ci Niamiečyna choča bicca, ci mirycca? Adkaz Hitlera na h taje pytańnie byu nijasny j vielmi zavily. Hitler havaryū ab vandroúcy narodaū, ab tym, što było 1000 hadoū tamu, jak dziaržavy zdabyvali zamorskija kalonii j ab niespraviadlivaści miž-narodnaha palažeńia, jakoje ūstawniū Versalski traktat. U bolšaci svajej pramovy Hitler prakonyvaū svach, niamieckich słuchačoū, a nie zahranicu, ab spraviadlivaści svajej palityki. Slovam, Hitler havaryū ab usim dla ūsich viedamym i ani słova nie skazaū, jak treba napravić niedarečny ład miž-narodnaha sužycia j vyrašyć los cełych narodaū i dziaržau, kab nia było ani panujučych ani paduładnych, dziaržaūnych i niedziaržaūnych narodaū. Jon havaryū tolki ab niamieckim narodzie j patrebie dla jaho šyrokaha panavańnia ū Eǔropie.

Na temu dokazaū Hitlera ab vyššasi niamieckaha narodu, ab jahonych byccam zakonnych pretensijach da „žyciovych prastoraū,” ab jaho pravie navodzić paradak u siaredniaj i ūschodniaj Eǔropie — niama čaho j havaryć. Čym lepsy niamiecki narod ad Rasiejcaū, Palakoū, Čechau i inšich? Čym adznačyūsia niamiecki narod adnosna mienšich i sła-

bieżych narodaū, što jon maje navodzić paradak miž inšimi narodami? Čamu Niemcy majuć być lepšimi za Bielarusau, Ukraincaū, Ltoúcaū, abo Łatyšoū i Estoncaū? Kožny narod maje svaje žyciovyyja patreby j poūnaje prava da žycia j razvoju. Z hetaha nia vyplývaje ani zasuha, ani vina narodaū adnych prad druhimi. Rožnicy nacyjanalnych svomaściaū narodaū nie dajuć prava nazywać siabie vyšymi ani Niemcam, ani Palakom, ani Rasiejcam, nie dajuć prava Niemcam i paradkawać cełymi čaściami svietu, abo paasobnymi narodami, ich ziemiami, ichnim losam, zabirać sabie čužyja ziemli j žyc ichnim koštam. Kožny narod choča mieć (i na heta maje prava) svoj prastor dziela žycia j razvoju. Nijaki narod dabantu nikoli nia zhodzicca, kab jaho nacyjanalny prastor staüsia prastoram dla žycia druhich. Hetak dumajuć Palaki, Čechi, Litoúcy, Slavaki, Ukraincy, Rumyny, Serby, Charvaty, Łatyšy, hetak dumajuć Bielarusy j ahułam usie narody. A kab nia było pastajanaj ražni ū świecie miž narodami, dyk ichnija kiraūniki pavinny naładžać paradak svietu j supracownictwa narodaū na asnovach roūnaści j pašany adnych da druhich, ale nie na panavańni silniejsza nəd slabiejšym.

Aprača hetaj, kazauby, etyčna-ideolohičnaj starany pramovy Hit-

lera, maje jana j vialikaje značeńie palityčnaje. Hitler adkazaūsia ad paktu nieahresii z Polščaj, sarvaū niamiecka-anhielski morski davor, vyjaviu přyčyny „paradkawańia“ Čechau, Slavakaū i Karpackich Ukraincaū i zajaviū, što italjanska-niamiecki sajuz nia moža być razarvany.

Sarvańiem paktu nieahresii z Polščaj Niamiečyna stanuła adnosna Polščy na biezdahovnym stanoviščy. Hetkaje stanovišča vymahaje niejkaj razviazki. Praces henaj razviazki ūzo pačaūsia, razvivajecca, i sprava lohična dojdzie da kanca svajho vyrašeńia.

Razvivajecca tak-ža j sprava sarvańia niamiecka-anhielskaha morskaha parazumleńia.

Toje, što Hitler skazaū ab paradkawańi slabiejšych narodaū, naładna — pastupańi jaho adnosna Čechau i Karpackich Ukraincaū, maje vymoūnu zaściarohu da niamieckaj palityki ahułam. Asabliwa los Karpackaj Ukrainy zusim jasna pakazvaje, što być pradmietam niamieckaj palityki heta wielmi niebiaśpiečnaja sprava, jakaja moža j kryvava pamścicca.

Zajava Hitlera ab nierazarvaníni italjanska-niamieckaha sajuzu vialikaha značeńia nia maje.

Wielmi charakternaja hetaja pramova Hitlera, što jon ani słowam nie začapiū savieckaj Rasiei. Heta ūzbudžaje dahadki, što Hitler pakinuć sabie dźviercy, kab

ňaroūnaj narod заняпад у яго культуры й у яго paličnym žytcī, kab pasъsya nekatoraga часу съpяčkі pachaū ёn будзіtца ūznoū. Тrэba tut tak-ža prypomnič, što ū Minskve, jak sказана vyshéj, u 1589 g. paustaū patryjaŕhat, jakі tak-ža ūžo zъyúlaečca pagrozai dla belarskaga naçionalnaga žytcī.

I tak napor Poľščy spyniū bуйны развой Belarskaga narodu. Kab dy nia gæty poľskī sîlniešy ad Belarscī napor, sianyňa my bylī-bužo ū swaēj kulturnaj i paličnaj padarozhy zaišoūshy dalēka, nadta magčyma, što sianyňa Belarskī narod byū-bys narodaū Eǔropys. Bylī na gæta ūse dадzenyja.

Ale što-ž u gætym peryядze bylo galoučnym dzejnikam takoga kulturnaga razrostu ū razviviccia Belarskaga narodu? Bylī takia dzejnik i roznyja. Wyličačy iħ tут nia budzem. Na maю dumku adnak, wobak z iñshym, takim dzejnikam byla hrýsciečnaya rəligría, byla Prawa-slaūnaya cérkva. Tak, Hrysciečnystva, jak daūnay,

было ū Belarskim narodze ū cypere galoučnym srodкам maralnay i gramadzkay supolnasci, srodкам ydnanyia Belarskaga narodu. Prauda, ad 1453 g. farmalnna, a faktična куды raney, zaznaczaečca ūpadak i paličnaj kulturny Bizenyi, galoučny céntr i kulturny i jurodyčny cérkvy perastaū faktična bycь cenzram, u belarskaj cérkve adchuvaúsia štoraz bolšy nedaxvat žyvých sîl i jana tak-ža xililasja da ūpadku. Ale, nia glédzacy adnak na gæta, i далей Cérkva mela magutny ūplýu na kulturnae ū gramadzkae žytcī Belarskaga narodu ū далей služyła jemu sapirody žyvym i magutnym srodкам ydnanyia, jago konsolidačy i ūzrostu. Bajary, войска, духовенства — wosć galoučnaya dzejnik i gennaga ydnanyia ū belarskaj naçy, gæta pamjač narodu ū jago gistori i tradycy. Ale bajary ū gætym chace, gonjczyся za shlychočkimi prylilejmi, narod swój padradžali. Za imi ūshli ū wajskoviy, bo ū jany-ž bylī z gæných bajar, z gænay belarskaj shlyxty. Vyshéjshaue духовенства agulam rabila toe-ž.

## Adkaz ministra Beka kancleru Hitleru

### Stanovišča Polščy adnosna Niamiečyny

Min star zahraničnych spraū Rečypaspalitaj pałk. J. Bek na pasiedžańi Sojmu 5.V.1939 h. skazaū pramovu, jakoj vyjaviu stanovišča Polščy adnosna Niamiečyny j ahułam adnosna sučasnaha mižnarodnaha pałažeńia. Pramovu min. Beka pieradajom u skaračeńni.

— Razvoj mižnarodných padziejaū trebavaū moža bolš vyjaśnieńia ad ministra zahraničnych spraū, čymsia majo adno ū senackaj kamisii, ale imienna hety pašpiešny razvoj strymliavaū ad hetkaha vyjaśnieńia, da taho času, pakul spravy našaj palityki bolš dašpiejuć.

Našledki razsłableńia mižnarodných instytucyjaū i vialikija zmieny ū supracoūnictvie dziar-

paz ich dajsci da parazumleńia z SSSR.

Ahułam, u świecie acanajuc pramovu Hitlera tak, što jana paškodziła Niamiečynie, bo atkryła tajnicy niamieckaj palityki,— palityka heta jdzie na padboj świętu. Hety fakt abjednyvaje ūsie dziaržavy j narody, što čujucca zahrožanymi hetkim namieram niamieckaj palityki, — prociu Niamiečyny.

p.

žaū stvaryli mnoha novych prabлемau u roznych čaściach śvetu. Hety praces padziejaū apošnimi časami dajšoū až da hranic Rečypaspalitaj.

### Dahavor z Anhlijaj

Zaisnawała pałažeńie wielmi pavažnaje. Z niekatorymi dziaržavami supracoūnictva Polščy stałaśia hlybiejšaje j lahčejšaje, a ū inšych vypadkach paūstali pavažnyja trudnaści. Z Anhlijaj Polšč zaklučyła dahavor na asnowie ūzajemnaj pomačy na vypadak paħrozy dla niezaležnaści abiedžviuch dziaržau. Adnačasna wydanaja deklaracyja francuskimi palitykami ſćiardiżaje, što miž Polščaj i Francyjaj supracoūnictva nia tolki nie pasłabieła, ale jšče bolš apošnimi časami ūzmocniłasia.

### Ab polska-niamieckim pakcie nieahresii

Polska-anhieński dahavor kancer Hitler pryniaū za padstavu sarvańnia dahovoru Polščy z Niamiečynaj ab nienapadańi, jaki byu zaklučany ū 1934 h. Sarvanie hetaha dahovoru nia jość sprawaj małavažnaj. Ale kožny dahavor maje vartaś i značeńie tolki tady, kali jon usiestaronna vykonvajecca. A kali palityka j pastupki pačali z boku niamieckaj stary supiarečny z hetym dahavo-

ram, dyk žałoby pa im nasić nia žbirajemsia.

### Damahańni Niamiečyny

Niamiečyna damahajecca vyrašeńia nanava pałažeńia Hdansku, zlučeńia šlachami kamunikacyi praz polskuju terytoryju Uschodniaj Prusii z Niamiečynaj i dadatkowych dahavorau miž Polščaj i Niamiečynaj.

Adnosna Hdansku, dyk treba ścvierdzić, što heta nia vydumka Versalskaha traktatu, ale sapraudnaśc. Polšč stajała j staić na platformie prava j intaresau polskaha marskoha handlu j polskaj morskaj palityki ū Hdansku. Ale ab što Niamiečynie jdzie? Ci ab svabodu niamieckaha nasielnictha ū Hdansku, jakaja ničym nie zahrožana, ci ab prestiż,— ci taksama kab adapchnuć Polšč ad Bałtyku, ad jakoha Polšč adapchnuć nia dasca?

Adnosna »kalidoru,« dyk heta vydumka, bo heta polskaja terytoryja, dzie jość nievialiki pracent niamieckich asadnikaū—heta polskaja terytoryja Pamorskaha vajavodztva. Nia majem nijakaha intaresu škodzić hramadzianam Niamiečyny ū kamunikacyi z ichniaj uschodniaj pravincyj. Ale nia majem patreby j zmianšać našaj suverennaści na našaj ułasnej terytoryi.

Kancler Hitler u svajej pramovie prapanuje pryznańie j akancalnaje ūstanauleńie isnujučych

Але духавенства ніжэйшае, сялянскае, звязанае беспасрэдна з народам, аставалася далей з ім, аставалася далей яму верным, далей будучы памяцяй народнай, сродкам сапрауды жывым і дзейным яднаньня, узаемнага ўнутранага спалучаньня беларускай нацыi. Падчыркаю, што гэтае духавенства было з народам, з нізамі народнымі й Хрысьціянства такім чынам, якое яны прапаведавалі, консолідавала беларускую нацыю й яе вырабляла, сягаючы аж да нізоў, пранікаючы яе наскрозь.

Агулам трэба сказаць, што культура ў беларуска-літоўскай дзяржаве была беларускай і хрысьціянской. Хрысьціянства было галоўным матывам беларускай культуры. Іншыя кірункі ўмысловыя, хоць і даходзілі часам да нас, малую їгралі роль. Так напрыклад, ідэі гуманізму, ідэі рэнэсансу бязумоўна да Беларусі пранікалі, але ѹ яны, хоць у сваёй крыніцы да Хрысьціянства варожыя, у нас праяўляліся ў форме хрысьціянской. Яркім гэтага прыкладам служа

вялікі наш Фр. Скарына з беларускім сваім перакладам Бібліі ѹ з дапіскамі да яе.

Словам, беларуская культура тады была так сільнай і вялікай, што панавала цалком, што ей паддаваліся ѹ літоўскія князі й агулам асьвечаныя літоўскія клясы. Яны мала того, што прысвойвалі беларускую мову ѹ гэтай мовай гаварылі, але яны пераважна прымалі Праваслаue ѹ сваім парадкам зьяўляліся так-жа хрысьціянскім адчасці сродкам яднаньня беларускай нацыi, самі асымілюючыся на карысьць Беларусаў. Агулам, з Літоўцамі тады ѹ нас сталася, што напрыклад: з Баўгарамі ѹ Баўгары: асяліўшыхся там паўdзённых славянаў Баўгари заваявалі ѹ самі асыміляваліся; сяньня ад іх, апрача назову, не асталося нічога. Нешта падобнае сталася так-жа з Русамі-Варагамі, ад якіх для нас у спадку астаўся толькі назоў, а якія самі цалком асыміліваліся ѹ съледу па іх не асталося. На Літоўцаў так дзеіла беларуская хрысьціянская культура, што аб гэтым вось што піша ведамы дасьледчык літоўской культуры, успом-

hranic miž Polščaj i Niamieččynaj. Treba śvierzdić, što jdzie tut ab pryznańie biazspornaj našaj ułasnaści. Heta, adnosna Hdansku j kamunikacyjnaha zlučeňia Niamieččyny z Usch. Prusijaj,—prapazycyi adnastaronnyja.

### „U Polščy niama paniaćcia miru za ūsialakuju canu“

U šviate hetych faktau min. Bek pajaśni je: Mir jośc metaj ciažkaj pracy polskaj dyplomacyi. Kali Niamieččyna sapraüdy choča miru, dyk pierahavory j parazumleńnie z joj mahčymy. Bo mir jośc sprawaj cennaj i pažadanaj. Ale ū Polščy niama paniaćcia miru za ūsialakuju canu.

### Polski adkaz Niamieččynie

Niezaležna ad pramovy min. Beka, 5.V.1939 h. polski ūrad uručy niamieckamu ūradu adkaz na prapazycyu Niamieččyny dla Polščy z 28 krasavika 1939 h.

Polski ūrad, vyjaśniajučy charaktar paktu nieahresii Polščy z Niamieččynaj z 1934 h., nie supiarečnaje z hetym paktam pastupańie Polščy, biezpadstaūnaje j adnastaronnaje sarvańie heta-ha paktu Niamieččynaj, a tak ža adnastaronnaśc niamieckich damahańiaū ad Polščy, zajaūlaje:

— Niezvažajučy na toje, što polski ūrad nie zhadjajecca z paħlādami niamieckaha ūradu, što dahavor z 1934 hodu staŭsia

### Niamiecka-italjanski vajsko-vy sajuz

Pašla pramovy Hitlera, u Italiu vyjechaū hałoūny kamandzier niamieckaje armii hieneral Brauchič, a praz niekalki dzion min. Ribbentrop i marš. Geryng u asyście tryccaciach svaich pamocnikaū. Bačačy heta, niekatoryja hazyty pisali, što italjanska-niamieckija adnosiny psujucca z pryczyny vialikich damahańiaū Hitlera j što niamieckija palityki vyjechali załahodžvač usie nieparazumleńni. Akazałasia adnak, što hutarki niamiecka-italjanskich dyplomatāū, asabliwa narady niamiec kaha min. zahr. spraū Ribbentropa z ministram zahraničnych spraū Italii Čijano 6 i 7 traūnia ū Miłanie, pryhatavalı hrunt dziela zaklučeńia niamiecka-italjanskaha vajskovaha sajuzu, katory jašče bolš zbližyć hetyla dziaržavy. Padpisańnie dahavoru maje abycca na pačatku červienia.

Polščaj narušany,—ale adnak, ka-li-b niamiecki ūrad pryviazvaū značeńie da novaha ūrehulavańia dahavoram polska-niamieckich suadnosinaū na padstavie dobraha susiedztva, dyk polski ūrad hatoū pryniać hetkaha rodu prapazycyu nia ūstupajučy z svajho stanovišča.



### Roznyja viestki

Za 72.000 zł. 10 hadoū astrohu. Hkružny Sud u Vilni zasudziū b. vicestaršyniu Komunalnaj Kasy Aščadnaści ū Ršmianie H. Salmoviča na 10 hadoū astrohu za defraūdacyju 72.000 zł., jakija jon prahulaū.

Z žycia Niemcaū na Zaolzi. Pašla prylučeńia Zaolzia da Polščy, tamašnija Niemcy masava pradavali Palakom svaje kramy, damy, ziamlu j padobnaje. Ciapier na zaklik niamieckich arhanizacyjaū pradažu spynili.

Čechi nia lubiać Niemcaū. Hazyty padajuć, što čechi ablivaću niamieckich žaūnieraū solnym kvasam. Hetkaje zdareńnie było ū Pilźnie.

1 miljard 200 miljonaū sialan i 200 miljonaū haspadarak. Niamiecki daśledčyk ziemlarobstva Valter Hebert padaje, što na čviecie jośc kala 200 miljonaū sialanskich haspadarak, a sialan — 1 miljard 200 miljonaū. Statystyki padajuć, što na čviecie jośc usich ludziej 2 miljardy 100 miljonaū. Dyk sialan jośc dźwie traciny ūsiaho nasielnictva na ziamli.

**Nasielnictva SSSR.** Pavodle apošniah pierapisu nasielenia z 1939 h., SSSR maje 170.126.000 nasielenia. U pierapisu 1926 h. zapisana 161.620.000. Pierapis z 1937 h. balšaviki nie apublikovali. Hazyty pisali, što hety pierapis vykazvaje vialikuju ūtratu nasielenia.

нены Ярошэвіч у II т. сваёй працы „Obraz Litwy“:

«Калі-б, кажа ён, гэткае палажэнъне яшчэ даўжэй бяз прорвы магло патрываць, dyk Lītva, прысвоіўши себе russkij язык, russkij zvyčai j adčasci russkaj prawa, prýjimauchy russkou veru z duchoúnaj uladaj russkaj veres ū uходzacy ūræshce ū štoraz stul'neyshya adnosini z цэлай Rusijskij praz familijnyj zvyazki svaix kňazëu, — Lītva, кажа, zamjanila-by z часам svaio paganska-litoúskou na russka-hrysczianuskou nacyjonalnascią. Ale sutychnascią двух veraū — uschodnaj i zaходnaj — i zbljženynne Lītvu da Pöl'schi, dzyakuyochy palitichnym zdarénniam, zmynila gëta ūcē».

Я ўжо ўспомніū, što j iđeī pastaronnyj, a nават часам i warожyja Hrysczianstvu prychodzil i tak-ja ū forme hrysczianeskaj, jak pawevy gumanizmu (wydaweczka i drukarskaja praca Skaryny).

Гэта ёсьць доказам, якое vialikaе было зна-

чэнъне Хрыsczianstva i kulturyne j gramadzkae, a gëtym samym, jakie gëty bylū magutny srodak belaruskaj nacyjonalnaj sупольнаści.

Vializarne, biazumoūna,значэнъне для gëtaga-jednanynja belaruskaj nacyi службы i siveczkaya kultura, pís'menstva, asabliwa zakony. Ale j jany ū znachnaj mery paustal i pad uplyvam hrysczianeskikh iđeū i chastkova gëtyle-j iđeī prawodzacy. Belaruskij tagochasnaj gramadziane wosyak gleyzel i na gënyia swaie słaūnaj zakony, jak кажа tой-ja Ярошэвіч: «Jany prakananaj byli, što Statut padnay i ix narodnae znachenye, asvabadzio i ix ad fœodalnych učiskau, zaslanyu ad samavol i судовых uladau, ad sunuū panou ad neagraniczanaga valadanja spraviedlīwaszcia, abmежyū lishnja praczasavja aplaty i agranicznyu goradscia ūsémagutnykh magnatau, zraūnijushy z imi perad prawam adpluzhnu shlyxty».

Iđeī ū abaronie prawoū adzinke ū gëtym prave — gëta duh Hrysczianstva. Tой-ja Ярошэ-

# — PALITYČNYJA VIESTKI —

## Z Polšcy

**Unutranaje zacišša j dziaržaūnaja konsolidacyja.** U nutranym žyci Polšcy apošnimi časami zainsnavali vialikija zmieny. Zaczichli ūsialakaha rodu palityčnyja spory j partyjnyja nieparazumleńi. Na pieršy plan vystupila sprava dziaržaūnaj abarony j dzbrajeńnia armii.

Nastupila ūspakajeńnie j na hruncie palityki adnosna nacyjonalnych mienšaściaū. Pad naporam mižnarodnych padziejaū zyjšli z paradku dnia j stanuli ū ciańku ūsie nutranyja sprečki. Zainsnawała konsolidacyja..

**Poūnamoc̄ta Prezydentu.** Urad padaū u Sojm projekta dać Prezydenta Rečypaspalitaj poūnamoc̄ta vydavańia zakonaū dekretami. Sojm 5 h. m uradavy projekt hetkaha poūnamoc̄ta pryniaū biazsporna.

## Z zahranicy

**Diplomatyčnaja baračba na Bałkanach.** Na Bałkanach ciapier idzie zaūziataja dyplomatyčnaja baračba miž dvuma blokami: niamiecka-italjanskim i francusko-angielskim. Ad vynikaū hetaj baračby zaležyć los celaj uschodniaj Eǔropy.

Na Bałkanach raspałożany 5 dziaržaū: Rumynija, Juhaslavija,

Hrecyja, Vuhryja j Baūharyja. A raspałažeńnie j raspadziel miž hetymi dziaržavami byccam sumysna tak zamatany, kab inšyja dziaržavy mahli vyjhryvać adnych suproc̄ druhich.

**Serbska-charvackaje napružańnie.** Juhaslavija—heta dziaržava, jakaja maje 13 z pałavinaj miljonaū nasielnictva, a ū hetym 7 mil. Serbaū, 4 miljony Charvataū i miljon Slaviencuā. Aprača hetych troch narodaū, Juhaslavija maje jšče pa trochu Niemcaū, Albancuā, Vuhraū, Rumynaū i Ukrainaū. Miž hetymi narodami tam nikoli nia było zhody, bo panujučja Serby nie vyrašali spornych prablemaū, ale tas vali siłu adnosna slabiejých, asabliwa adnosna Charvataū. Charvaty ū hetaj baračbie stvaryli vialikuju j silniju tajnuju revalucvnuju arhanizacyju „Ustaša“, jakaja svajej terorystičnaj baračboj stałasia viedamaj u celym świecie. Serby Charvatam naležnaha prava nie pryznavali, dyk Charvaty adčajanna z imi zmahalisia. Ciapier, keli Juhaslaviju akružyli Italija z Niemieč čynaj, juhaslavianski urad zrazumieū, što treba charvackuju prablemu vyrašyć pryznańiem Charvatam naležnych pravoū, bo jnakš, dyk charvackaja prablema moža ūzarwać celuju Juhaslaviju. Dziela hetaha urad pačau pierahavory z kiraūnikami charvackaha nacyja-

## Ukrainskaja sprava

**Aūtanomija Karpackaj Ukrainy.** Vuharski minister Homan skazaū pramovu, u jakoj zajaviū, što Vuhryja pastanavila dać Karpackaj Ukraine aūtanomiju.

**Ukrainskija paūstancy ū USSR.** U Savieckaj Ukraine, na čyhunačnym šlachu Maskva—Kijew, ukrainskija paūstancy napadajuć na balšavickija ciahniki, jakija pieravoziać aružza. Balšavickaja ūłada vysłała vialikija addzieły čyhunačnej milicyi dziela acharony hetaha šlachu.

**„Ukrainskaje Biuro“ ū Amerycy.** Amerykanskija Ukraincy sioleta zarhanizavalı ū Vašynhtonie «Ukrainskaje Biuro», zadańiem jakoha jość vyjaśniać Amerykancom ukrainskija spravy.

**„Infarmacyjny Biuleten“ u Francyi.** Ukrainskija arhanizacy ū Francyi pačali vydavać pafrancusku časapis „Biuletén d'Informacion.“ Heta gazeta infarmuje Francuzaū ab Ukraincach i ukrainskim žyci.

nalnaha ruchu i ū vyniku hetych pierahavoraū 27.IV. siol. byu ustanoveny tekst dahavoru, pavodle jakoha charvaty dastali-b aūtanomiju. Dahavoru adnak nie začvierdziū juhaslavianski rehient Paval. Pašla hetaha siarod Charvataū pařstała vialikaje niezadavaleńie jany dəmahajucca niezaležnaści:

vīc кажа, što ū nashych tagochasnix zakonax можна дасьледзіць uplywy zakonaū staraðaūnaj Ukrayny «Ruskaij Praudy». A дух яе, ведама, хрысьcіянскі, ды й яна сама paūstala pad uplywam хрысьcіянskix zakonaū Bیzantyi. Prauda, gennyja nashi zakony byli praznachany vyklyuchna dla shlyxty ad найвышэйshaj až da drobnaj, «adpluzhnaj», jak кажа Ярошевіch, a narod byu vyluchany, narodnyja masy byli paza prawam, yny ūžjo byli pad panšchynaj, ale gēta ū gennyh zakonax nia vyklyuchaе iż dobrykh хрысьcіянskix staron, što xočy ubochna, pasrédna maglo tak-ja mecy uplyu dabadzeyny i na iż ciajkí lēsc.

Palitichnaya unii rwałisya. Ix tréba bylo adnaūliać, abo prynamci ab ix prypaminać. Nai-bolšaj perashkodaj u gētym byla Čerkva, byla belaruska ūsходnia xrysyciankska kultura. Dzela gētaga pasyly aposhnaj unii palitichnaj byla padnuta idęa unii rēligiinaj, mīž iñšym z mētaj palitichnaj — praz uniu pryy-

vescy! Belaruskij narod da lažinstva i da polenizačy.

Nastaū заняпад, kultura nasha pachala xieličca da ūpadku. Ale pasyly заняпаду pachaўsya, jak uvidzim nijkay, i rēnesans. Pachaўsya-ž ёn z gennych samych xrysyciankskix tradyciyay.

(Літаратура: Документы, объясняющие историю Западно-Русского Краю. СПБ 1865; М. Довнаръ-Запольский — Бѣлорусское Прошлое (Изслѣдованія и Статьи, т. 1, Киевъ 1909); Е. Карскій — Бѣлорусы I; А. Сапунов — Историческая отношениія Руси Бѣлой и Великой (Памятн. книжка Витебской губ. на 1898 г.). Витебск, 1898; Е. Карскій — Бѣлорусская рѣчъ. Очерк народного языка с историческим освѣщеніем. Петроград, 1918; Е. Карскій — Бѣlorusy III, 2; Старая Зап. Русская письменность. Петроград, 1921; А. Сапунов — Историческая судьбы Полоцкой Епархіи; J. Jaroszewicz — Obraz Litwy od czasów najdawniejszych do końca w. XVIII. Wilno, 1844—45.)

## Biełaruskaja Pilihrymka ū Kalvaryju sioleta jdzie na śv. Trojcu ū niadzielu 4-ha červienia

Biełaruskaja Pilihrymka ū Kalvaryju kala Vilni, jak my pisali, ładzicca sioleta, na śv. Trojcu, u niadzielu 4 červienia.

Pilihrymka wyjdzie z Vilni, z kościoła śv. Mikołaja, ranicaj paśla nabaženstva j kazańia, katoryja adbuducca a hadzinie 7-maj. Pilihrymku procesyjanałna, z biełaruskimi relihijnymi pieśniami, paviaduc bielaruskija ksiandzy, jakija ū Kalvaryi pry koźnaj kaplicy buduć hăvareć pabielaruskú kazańi.

U sie, kamu blizkaja biełaruskaja relihijnaja j narodnaja sprava, pavinný staracca, kab u Biełaruskaj Pilihrymcy brała učaście jak najbolš ludziej i kab abyłasia jana ū najlešym paradku. Taja bieł. sialanskaja moładź, jakaja maje rovary, pavinna ich vykarystać dziela prybycia ū Vilniu j udzielu ū Bieł. Pilihrymcy. Aprača taho, možna j treba naładžyvać tannyja padarozy ū Vilniu ciahnikami. Infarmacy, jak atrymać žnižku dla pilihrymcy u ciahnikoch, padajom niżej. U Vilniu najleš prybyvać pradadniom, h. zn. u subotu 3-ha červienia, kab možna było prad Kalvaryjaj adpačyć. Zborny punkt u Redakcyi „Chryscijanskaje Dumki“ — Vilnia, Zavalnaja 1. Adhetul pilihrymy z vioski buduć zaviedzieny ū biasplatnyja pamieškańi na adpačynak i načleh.

U Kalvaryi zborka j adpačynak — pry kaplicy Matki Boskaj Balensaj. Abchod-ža Kryžovaj Darohi pačniecca a hadzinie 10 rana.

### Jak atrymać žnižku na čyhuncy dla pilihrymok

Pilihrymki, pryaždžajući ū Vilniu (da mjesca adpustovaha, jak Kalvaryja j inš.) z jakichkolečy stancyjaū, za praezd čyhunkaj moħuć mieć žnižki 33 pracentovyja i 50 pracentovyja.

Varunki atrymańnia žnižki 33 pracentovaje nastupnyja:

Pilihrymka pavinna składacca najmienš z 25 asob (pavinna być vykuplena 25 biletau). Na 25 učašnikaū moža jechać adna asoba biasplatna Kali-ž učašnikaū budzie bolš, jak 25, biasplatna moħuć jechać najbolš 3 asoby.

Kiraūnik pilihrymki pry kuplańni biletau na stancyi pavinen pradstawić „Zgłoszenie“ — adpaviedna vypaūnienaje j paćvierdžanaje miascovym probaščam. „Zgłoszenie“ pavinna być napisana hetak:

### Zgłoszenie przejazdu grupowego pielgrzymów

Do .....  
(Wilna)

P .....  
(imię i nazwisko kierownika i dokładny adres)  
Prowadzi grupę pielgrzymów w ogólnej ilości ..... osób, z czego za opłatą ulgową ..... proc. .... osób najmniej 25 w kl. 3 ..... bezpłatnie ..... osób jedna na 25 płacących, razem najwyżej 3. Wyjazd pierwotny nastąpi dnia ..... o godz. ..... Wyjazd powrotny nastąpi dnia ..... o godz. ..... dnia

(podpis urzędu parafjalnego)  
(podpis kierownika grupy)

Na przejazd tam:

(1) Wydano bilet zbiorowy ..... klasy na pociąg osobowy do stacji ..... i bilety kontrolne od № ..... do № ..... datownik podpis kasiera

Na przejazd z powrotem

(2) Wydano bilet zbiorowy ..... klasy na pociąg osobowy do stacji ..... i bilety kontrolne od № ..... do № ..... (datownik, podpis kasiera)

Pilihrymka, jakaja zachoča skarystać sa žnižki ū darozie pavarotnaj, kali-b pryzła piechatoj u Vilniu, to vyżej padanaje paćvierdžanie musić paćvierdzić jaki klaštar ci parafija ū Vilni.

Sa žnižki 50 prac. moħuć karystać pilihrymki, jakija składajucca najmienš z 60 asob, zachoūvajuc vyżej padanyja varunki.

(Praūnaja padstawa: „Taryfa osobowa. Część II, 1936 r. § 64).)

### Apošnija naviny

Hałoūny kamandant litoūskaj armii ū Polšy. U dkaz na zaprosiny Hałoūnaha Kamandanta polskaj armii marš. Ad. Rydz-Smihlaha, u pieršych dniach h. m. adviedaū Polšč Hałoūny Kamandant litoūskaj armii hien. St. Raštikis. Adviedziny hien. Raštikisa majuć charaktar haścinnyy. Z nahody pryezdu ū Polšč pradstaŭnika litoūskaj armii, polskaja presa paśvia ciła nia mała ūvah Litvie, litoūskaj armii j jaje Kamandantu hien. Raštikisu.

Anhielska - francuskaja pażyčka Litvie. Hrupa anhielskich i francuskich finansistaū zapapanawała Litvie pažyčku ū sumie 90 milionaū litaū. Anhielskija j francuskija kapitalisty dajuć Litvie pažyčku na patreby haspadarčaj razbudovy.

Niamiečyna zaklučaje pakt nieahresii z Łatvijaj i Estonijaj. Niamiečyna zapapanawała Łatvii j Estonii zaklučyć z joj davor ab nienapadańni. Łatyski ured razhladzieūšy hetuju propazycyju na zaklučenie takoha dahavoru zhadziūsia. Estonski ured propazycyju Niamiečyny pryniaū i daū zhodu zaklučyć z joj hetki dahavor.

Pry hetym treba adciemić, što Niamiečyna z Litvoj taki davor užo padpisali. Takim čynam pryałtyka adnosna Niamiečyny zneūtralizavana.

Ale ci zneūtralizavana Niamiečyna adnosna pryałtyckich dziaržaū?...

Adstaūka kamisara Litvinava. Upačatku h. m. kamisar zahrañičnych spraū SSSR Litvinau padaūsia ū adstaūku. Adstaūka ūmatyvavana ūłasna prośbaj Litvinava. Na miejsca Litvinava na značany kamisar Mołataū.

Žmiena heta biazumoūna maže značeńnie ū savieckaj zahrañičnej pałitycy, jakaja dasiul trymałasia. voddal anhielska-francuskaha bloku j biezpasredna nia prymała učaścia suproč niamieckaha nastupu ū Eūropie. Jakoje ciapier zajmie stanovišča SSSR u mižnarodnej pałitycy, — pakaža budučynia.

Padpiska na „Chr. Dumku“: na hod—3 zał., na paħħodu—1 zał. 50 hr., na try mlesiacy—1 zał. Cana asobnaha numaru — 10 hr. Zahranicu padpiska ū dva razy darażej. — Adrys Redakcyi i Administracyi: Vilnia (Wilno), Zavalnaja vul. № 1—2.

Redaktor J. POZNIAK  
Рэдактар Я. ПАЗЬНЯК

Wydawca KS. AD. STANKIEWICZ  
Выдавец КС. АД. СТАНКЕВИЧ

Drukarnia Białoruska im. Fr. Skaryny, Wilno, Zavalna 1. | Беларуская Друкарня ім. Фр. Скарыны, Вільня, Завальная 1.